

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Рэктар установы адукацыі "Брэсцкі

дзяржаўны ўніверсітэт

імя А.С.Пушкіна"

М.Э.Часноўскі

" 30 " верасня 2010 года

Этычны кодэкс навучэнцаў

установы адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна"

Кожны, хто свядома і добраахвотна выбраў для прафесійнай падрыхтоўкі на вышэйшым узроўні Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна (далей - Універсітэт), прымае на сябе як правілы ўнутранага распарадку, так і галоўнае з духу і традыцый, што ўсталёўваліся на працягу ўсёй шматгадовай гісторыі першай на Берасцейшчыне вышэйшай навучальнай установы.

Супольнасць навучэнцаў Універсітэта лічыць неабходным прызнаць як каштоўнасць асноўныя заповедзі этычных паводзін, што выпрацоўваліся і падтрымліваліся папярэднімі студэнцкімі пакаленнямі. Прызнаць - каб кіравацца імі ў вучэбных дзеяннях і пазааўдыторных стасунках. Падтрымліваць - каб зрабіць больш дасканалымі адносіны асоб, што вучаць і вучацца. Кіравацца - каб дасягнуць найвышэйшай выніковасці вучэбнай, навуковай, грамадска-культурнай працы, універсітэцкага жыцця цалкам.

Быць навучэнцам Універсітэта - значыць:

- даражыць сваёй прыналежнасцю да яго, умацоўваць і абараняць яго прэстыж, адказваць за захаванне адукацыйнага і навуковага патэнцыялу і разнастайнай маёмасці;
- спрыяць ажыццяўленню Місіі Універсітэта і яго Палітыкі ў галіне якасці;
- успрымаць адукацыю як адну з найважнейшых агульначалавечых каштоўнасцяў, прапанаваных дзяржавай;
- удасканальваць уласны інтэлектуальны стан, развіваць навыкі самаадукацыі: у адукацыі і навуцы, як і ў будучай прафесійнай дзейнасці, нішто не ствараецца хутка, нішто не дасягаецца без пераадолення і цяжкасцяў;
- верыць у высакароднасць выбранай прафесіі і адносіцца да ведаў, што дапамагаюць яе набыць, як вызначальнай унутранай патрэбы;
- паслядоўна развіваць у сабе сціпласць, ураўнаважанасць, карэктнасць, гартаваць цяжкія - якасці менавіта адукаванай асобы, заўважаць і ацэньваць іх у паводзінах сваіх педагогаў і аднакурснікаў;
- праяўляць ініцыятыву і зацікаўленасць у арганізацыі жыццядзейнасці групы і факультэта, дбаць пра згоду і памяркоўнасць у калектыве; зважаючы на далікатнасць і канфідэнцыяльнасць адносін, не распаўсюджваць звесткі (пра стан здароўя, сацыяльныя праблемы і інш.), якія могуць выклікаць недавер да асобы аднакурсніка ці педагога;
- паводзіць сябе годна на занятках: адмяжоўваць сябе і іншых ад недарэчных размоў і спраў, непатрэбных рэплік і дыскусій, што скарачаюць час, адведзены на эфектыўнае навучанне;

- не прыніжаць сябе на экзаменах і заліках несумленнымі паводзінамі і асабліва спісваннем - бяздумным перанясеннем на паперу думак, якія спасцігаюцца іншым шляхам, цярплівым самаўдасканаленнем; перад правядзеннем атэстацыі і калектыўных мерапрыемстваў адключаць інфармацыйныя сродкі сувязі;

- быць гатовым прыйсці на дапамогу таварышам, ахвяруючы сваімі звычкамі і часам; вучыцца вырашаць як свае, так і чужыя праблемы, радавацца як сваім перамогам, так і поспехам тых, хто кожны дзень побач;

- вучыцца дараваць і ацэньваць дараванне ў адносінах да сябе як акт міласэрнасці; кантраляваць сябе і правільна ўспрымаць крытыку, аб'ектыўна і абачліва крытыкаваць іншых;

- выяўляць ветлівасць: малодшым адносна старэйшых па ўзроўні ці статусе, мужчынам у адносінах да жанчын, асобам, што ўваходзяць у памяшканне, вітацца першымі; выкладчыкаў на пачатку заняткаў вітаць уставаннем;


- захоўваць прыстойны знешні выгляд, у якім выяўляецца павагада ўсталяваных адзіных патрабаванняў, а не выклік ім; здымаць верхняе адзенне ў вучэбных і службовых памяшканнях; не сядзець у памяшканнях і калідорах на сталах і падаконніках; не бегаць без патрэбы, не мітусіцца, не крычаць;

- не дапускаць прылюдных паводзін, у якіх выяўляюцца інтымныя адносіны і для якіх існуюць іншыя ўмовы.

Абмеркавана і ўхвалена саветамі студэнцкага самакіравання.

Ад іх імя старшыні саветаў студэнцкага самакіравання факультэтаў:

матэматычнага
фізічнага
быялагічнага
геаграфічнага
гістарычнага
юрыдычнага
фізічнага выхавання
замежных моў
філалагічнага
псіхолога-педагагічнага
сацыяльна-педагагічнага



Алёна Лукша
Надзея Савіловіч
Кацярына Басалай
Марына Царук
Васіліна Васільковіч
Алена Лапіч
Кацярына Рачкоўская
Таццяна Кунцэвіч
Вікторыя Чэрнік
Павел Еўстратаў
Крысціна Журовіч